

БЕЛАРУСКАЯ РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАЕЎ ЗАЧАЙЦЕСЯ!



Т. БРОНЯ ДВАРЭЦКАЯ

11-га лютага памерла тав. Дварэцкая Броня.

Тав. Дварэцкая сябра партыі з 1920 году, працавала інструктарам ЦК КПБ, інструктарам Жанадзелу Менскага АК КПБ, Заг. Культадзелам Віцебскага Акрпрофса-вету.

Цяжкая хвароба ў 1927 г. ад-рывае тав. Дварэцкую ад работы.

Броня гарэла работай, не магла жыць без яе. Таму яшчэ ня здольная вольна рухацца, яна зноў прыступае к работе ў рэдакцыі часопісі „Белрабсялянкі“.

Хвароба сэрца дае сябе адчуваць, часта прыкоўвае Броню к пасъцелі, але Броня рвецца на працу, на прадпрыемства.

Энэргічная энтузіастка-бальшавічка, уся адданая справе ра-



бочае клясы, яна лежачы ў пасъцелі працуе над часопісью, думаете аб працы.

Хвароба ня лічыцца з бязьмежным жаданьнем Броні быць як мага больш актыўным у сацыялістычным будаўніцтве.

З месяцы Броня ляжыць на руках у Маскве ў санаторыі. Да апошняга моманту свайго жыцця Броня сочыць за газэтамі, рвецца к працы.

Рабочніцы памятаюць, з пашанай адносяцца да адданай, заўсёды чулай уважлівой Броні Дварэцкай.

28 год ад роду ня стала Дварэцкай Броні, энэргічной масавічкі, чулага, адзыўчатаага таварыша.

Група таварышоў.

Замест вянка на магілу т. Дварэцкай Броні супрацоўнікі ЦК КП(б)Б, ЦК ЛКСМБ і рэдакцыі часопісі „Беларуская работніца і сялянка“ ўносяць „101“ р. у фонд пабудовы трактару імя „Бел. раб. сялянкі“.

Беларускую работніцу і сялянку ў масы.

„Ніводнай працоўнай жанчыны без „Беларускай Рабочніцы і Сялянкі“,—парашыў Стара-Дароскі дэлегацкі сход. Пастанова ажыццяўляецца: завярбована 29 падпішчыц гадавых, 9—поўгадавых і 12—на трэх месяцы.

Праз часопіс выхоўваюцца рабочнікі.

Мы, супрацоўніцы Наркамфіну, парашылі ня толькі самім быць падпішчыкамі на часопіс, але і распаўсяджаць яе ў падшэфных вёсках, распрацоўваць артыкулы зъмешчаныя ў часопісі. Па гэтых пунктах выклікаем на сацспаборніцтва працоўніц Менакрафа.

Дэлегатак в. Чыгерынка выклікаюць на сацспаборніцтва Быхаўскія дэлегаткі. Кожная дэлегатка Быхава—падпішашца на „Беларускую Рабочніцу і Сялянку“! Кожная ўзялася завербаваць ня менш 5 падпішчыц сярод сялянак.

На Капаткевіцкам раёну пра-ведзены выбары ўпраўнаважаных часопісі. Разгарнулася вярбоўка падпішчыкаў, арганізаваны гурткі „прыхільнікаў часопісі“.

Ручаяўская Фаня з Калінкавіч другі год працуе як упраўнаважаная „Белрабсялянкі“, на 1930 год завербала 100 падпішчыкаў.

„Беларуская Рабочніца і Сялянка“ дапамагае выкоўваць актыўістак, грамадчыц і батрачак, калгасыніц і працоўных сялянак, таму мы—дэлегаткі савету Любін—завербавалі 75 падпішчыкаў на часопіс.

Усіх сялькорак выклікаю вясці працу па часопісі. Я, Кулікоўская А., завербала 26 гадавых падпішчыкаў, з якімі па матар'ям, надрукаваным у „Беларускай Рабочніцы і Сялянцы“, праваджу гутаркі.

„Беларуская Рабочніца і Сялянка“ знаёміц нас з барацьбою пралетарыяту за мяжою, вучыць актыўна ўдзельнічаць у сацыялістычным будаўніцтве. Дэлегаткі Слаўнага завербавалі 56 падпішчыц, большасць з іх паўгадавыя і выклікаюць усіх актыўістых разгарнуць працу па часопісі.

„Беларускую работніцу і сялянку“—у масы.

Актыўісткі Чырвона-Слабодзка-га раёну на нарадзе ўпраўнаважаных выклікалі на сацспаборніцтва па лепшаму распаўсяджванню „Беларускай работніцы і сялянкі“ Старобінскі раён.

Кожная ўпраўнаважаная ўяла на сябе абавязак завербаваць ня

менш 25-ці шасцімесячных падпішчыц. Раёнам авшчаны конкурс на лепшых упраўнаважаных і вызначана 3 прэміі—бібліятэчкі ў 5, 10 і 15 рублёў.

Рачкавіцкі дэлегацкі сход завербаваў ужо 38 падпішчыц.

Абрамчык.

Рэдакцыя чакае водгукай ад Старобінскага раёну.

Распаўсяджваем часопіс „Белрабсялянка“.

Мы, вучні Дукорскай сямігодкі імя „16 партызан“, узялі на сябе абавязак распаўсяджаць часопіс. Для гэтага мы абрали аднаго вучня з кожнай клясы.

Мы выклікаем вучняў другіх сямігодак пераняць наш прыклад і распаўсяджаць часопіс „Беларускую работніцу і сялянку“.

М. Чабор.

Падпісаліся і выклікаем.

У Камуне імя „Фрунзэ“ дэлегацкі сход падпісаўся на часопіс „Беларускую работніцу і сялянку“ на 39 рублёў на 6 мес. Выклікаем на сацыялістычнае спаборніцтва па выпісцы часопісі Перажырскі дэлегацкі сход.

Лідзвіна.

БЕЛАРУСКАЯ РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА



№ 4 || ОРГАН АДДЗЕЛУ РАБОТНІЦ І СЯЛЯНКА ЦК КП(б)Б || Люты, 1930 г.

САВЕТЫ—ТВАРАМ ДА КАЛГАСАЎ.

Саветы шавінны стаць арганізатарамі батрацка-бядняцкіх і серадняцкіх мас у калгасным руху. Перабраць саветы, якія ня здольны стаяць на чале калгаснага будаўніцтва, на чале работы па ліквідацыі куладтва як клясы.

У сувязі з шырока разгарнуўшымся калгасным рухам работа саветаў—як органаў пралетарскай дыктатуры—набывае асабліва важнае значэнне.

Далейшае паспяховае выкананьне задач па сацыялістычнай перабудове народнай гаспадаркі, правядзеніе суцэльнай каляктывізацыі ўсіх бядняцка-серадняцкіх гаспадарак Беларусі і, на падставе суцэльнай каляктывізацыі, ліквідацыя кулака як клясы, ставіць перад саветамі рад адказных задач.

Работу сельскіх саветаў трэба безадкладна перабудаваць так, каб яны сапраўды сталі арганізатарамі і кіраўнікамі калгаснага руху. Забясьпечыць выкананьне гэтых задач магчыма толькі тады, калі ў работе саветаў будзе выразна праводзіцца клясавая лінія, калі ў саветах будзе згуртавана батрацка-бядняцкае ядро, калі саветы будуць рашуча ачышчаны ад кулацкіх і іншых варожых элемэнтаў.

Усялякія размовы аб ліквідацыі сельскіх саветаў і перадачы іх абавязкаў праўленню калгасаў зьяўляюцца шкоднымі і на руку толькі клясавым ворагам.

Шпаркі тэмп каляктывізацыі вёскі і практичнае правядзеніе раскулачвання выклікае яшчэ больше абастрэніе клясавай барацьбы, кулак яшчэ больш шалёна будзе сапраціўляцца нашым мерапрыемствам прыбягаючы да тэрору—падпалы, замах на забойства і іншыя спробы.

Гэта асабліва патрабуе ўзмацненія пралетарскага кіраўніцтва саветамі.

Выходзячы з гэтага вырашана пытаньне аб правядзеніі перавыбараў саветаў у раёнах суцэльнай каляктывізацыі, а таксама і тых саветаў, якія не апраўдалі ўскладзеных на іх задач.

Безадкладна павінны быць пераабраны саветы, якія не арганізавалі беднаты і батрацтва, якія скажалі клясавую лінію партыі, не забясьпечылі актыўнага кіраўніцтва спрэвай каляктывізацыі і ліквідацыі кулацтва як клясы; пераабраны будуць саветы, якія засьмечаны чуждымі і варожымі элемэнтамі.

Справаздачнасць саветаў і праверка іх работы будзе праводзіцца па ўсім сельсаветам. Неабходна праверыць работу кожнага сябра савету, як ён праводзіць клясавую лінію, як дапамагае справе каляктывізацыі, як звязан з сваімі выбаршчыкамі.

Мы маём у радзе мейсці факты, калі сябры сельсавету адмаўляюцца ад уваходу ў калгас і нават перашкаджаюць каляктывізацыі. Такія сябры павінны быць адкліканы, выключаны з складу саветаў і там, дзе саветы цалкам ня пераабираюцца.

Адначасова трэба поўнасцю падтрымаць тых сяброў саветаў, якія цвёрда праводзілі клясавую лінію і таму іх спрабуюць скомпрамэтаваць кулакі. Работу саветаў трэба падвергнуць шырокай крытыцы і самакрытыцы працоўных мас.

Справаздача і праверка работы саветаў, а таксама перавыбары будуць праводзіцца з 15 лютага па 15 сакавіка. Таму зараз-жа трэба пачаць рыхтавацца да гэтай важнейшай кампаніі.

Неабходна дабіцца пагалоўнай яўкі на справаздачны і перавыбарчыя сходы ўсіх выбаршчыкаў.

Удзел працоўных жанчын у мінулагодніх перавыбарах быў большы, як у ранейшыя годы, але зараз яго недастатковы.

Роля працоўнай жанчыны ў сацыялістычнай будоўлі нашай краіны значна ўзрасла і гэта патрабуе пагалоўнага ўдзелу іх ў перавыбарах.

Неабходна правесці значную падрыхтоўчую работу сярод жанчын, каб дабіцца гэтага. Гэта зараз баявая задача дэлегацкіх сходаў.

Трэба ўлічыць волыт мінулага году. Выбарчыя вучасткі павінны быць пабудованы так, каб кожная і сямейная жанчына магла прыйсці на сход. Часовыя ясьлі на дзень сходу, якія добра сябе апраўдалі ў мінульым годзе, трэба стварыць у кожным калгасе і вёсцы.

Дэлегацкія сходы павінны падрабязгова абгаварыць усе пытаньні, каб лепей арганізаваць працоўных жанчын для яўкі на перавыбары; актыўны ўдзел прыняць у працы перавыбарчых камісій.


Неабходна абгаварыць наказы новаму складу саветаў.

Зараз работа саветаў значна пашыраецца: ён павінен кіраваць арганізацыяй новых калгасаў, қлапаціцца аб замацаванні і наладжванні гаспадаркі калгасаў, забясьпечанні іх гатунковым насеннем, палепшанні жывёлагадоўлі, ён павінен сачыць за тым, каб кулакоў ня прынялі ў калгасы, практична ажыццяўляць работу па зьнішчэнню кулацкіх гаспадарак і перадачы іх вытворчасці калгасам; вялікая работа па дабрабыту: пабудова школ, больніц, ясьляў і прыстасаваньне гэтай работы да абслугоўвання калгасаў.

Усё гэта трэба прадугледзець у наказах саветам, якія цвёрда павінны кіраваць справай стварэння новай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі і ліквідацыі кулацтва як клясы.

У новых саветах трэба рашуча палепшыць сацы-





Падрыхтоўка да перавыбараў саветаў: складаюць съпісы лішненцаў.

яльны склад, забясьпечыць у ім перавагу партый-даў рабочых, батракоў і беднякоў.

У гэтым годзе ў складзе саветаў мы мелі 8.492 жанчын, што складае 20 проц. да агульнага ліку сяброў саветаў. У гэтым годзе мы маём ужо 123 старшыні сельскіх і местачковых саветаў. У сваёй большасці работніцы, батрачкі, бяднячкі і сераднячкі актыўна працавалі як сябры савету. Іх трэба замацаваць на працы. Колькасць работніц, батрачак і бяднячак неабходна ў саветах у гэтым годзе павялічыць і высунуць новыя кадры працоўных жанчын на кіруючу работу ў саветах.

Але папалі ў саветы такія, якіх беззакладна трэба пераабраць: кулачкі і агенты клясавага ворага, якія перашкаджалі справе арганізацыі калгасаў, а таксама і тыя, якія не дапамагалі ў гэтай работе. Іх трэба замяніць адданымі справе нашага сацыялістычнага будаўніцтва батрачкамі і бяднячкамі.

Для ўзмацненія пралетарскага ўпльву ў перавыбрах сельскіх саветаў вылучаюцца рабочыя брыгады; у гэтих брыгадах важнае мейсца належыць работніцы. Работніца, праз гэтыя брыгады, павінна дапамагчы ў справе арганізацыі бядвяцка-серадняцкіх мас у перавыбрах, у наступленыні на кулака.

КАЛГАСЬНІЦЫ ПІШУЦЬ.

Брыгада дапамагла.

У 1925 годзе на невялічкай плошчы зямлі з'арганізаваўся яўрэйскі нацыянальны калгас з 8 сямей.

Засталі мы дзіве старыя хаты (асабняк пана быў разбуран у 1917 г.), старую абору ды запушчаны сад. Цяжка было, асабліва ў першыя гады. На працы цё не давала зямля, прыходзілася кабетам заемца шыцьцём.

З саду таксама спачатку мала карысці мелі, бо ён не даглядаўся шмат гадоў.

А зараз наша гаспадарка значна ўзрасла.

Пабудавалі абору для коня, машины набылі, малочная стада з 38 кароў у 1925 годзе ўзрасло да 52 галоў. Гадуем маладняк. Нядайна скончылі будаваць кармушки для жывёлы. Любя, глянуць, як усе каровы стаяць па радох. Цяпер у нас 7 добрых коня. Пабудавалі хату па пляну. Пасля стараннага дагляду сад у 1929 годзе даў ураджай.

Гаспадарка ўзрасла, але чамусці сярод калгаснікоў існавалі нялады.

У студзені 1930 году да нас прыехала брыгада з Гомельскай Саўпартшколы. Гэта брыгада праўля ў калгасе вялікую працу. У выніку зьнішчаны спрэчкі. Усе калгаснікі началі яшчэ больш старана адносіцца да гаспадаркі.

Будуем калгасы.

Пытаныне аб судэльнай каляктыўізациі абгаворана на сходзе дэлегатаў і ўсіх працоўных жанчын Прапойску. Сход прыняў пастанову: усім дэлегаткам уступіць у калгасы.

На дабраахвотных началах склалі брыгаду з 11 асоб, якія дапамагаюць праводзіць сходы на мейсцы і выїжджаюць на вёску.

Вылучылі камісію з дэлегатаў для збору сродкаў на пабудову трактарнай калёны. Сабрана 52 мяшкі для прывозу ўгнаення.

А грошы за мяшкі ідуць для пабудовы трактарнай калёны. Усяго сабрана 60 рублёў.

Зараз ніводнай дэлегаткі, якія прысутнічалі на сходзе, не засталося па-за калгасам. Уступіла 90 чалавек.

Толькі Бібікава Марыля выступіла на сходзе супроты судэльнай каляктыўізациі акругі.

Агульны сход дэлегатаў выключыў яе з дэлегацкага сходу. Сход пастановіў Бібікаву адклікаць з спажывецкага таварыства, складу праўлення, як кулацкага надхлябаделя.

Прапойск, Маг. акр. Ючкова.

Цяпер да нас прыслалі працаўніка з гораду, пры дапамозе якога мы замацуем маючыся посьпехі.

Культпрацу мы таксама разгарнулі: адчынілі чырвоны куток, у якім працујуць гурткі: палітычны, драматычны і агра-кааперацыйны, пры дапамозе брыгады мы распрацавалі лістападаўскі пленум ЦКУСЕКП(б). З'арганізавалі ячэйкі: Мопру, Бязбожнікаў, Преч Няпісменнасць. Выпускаем насьценгазету „За каляктыўізацию“, у якой мы асвятляем нашы недахопы і дасягненіні. Ёсьць бібліятэчка, як свая, так і бібліятэчка-перасоўка з Гомлю і Веткі. Выпісваєм газэты.

Ля нас нядайна з'арганізаваўся вялікі калгас, амаль з усёй вёскі. Прысно і пасёлкаў імя „Варашылава“. Напэўна ў будучым годзе мы аб'яднаемся і будзе ў нас ужо не маленькі калгас, а калгас-волат. Мы падпісаліся на 3-ю пазыку індустрыялізацыі ў ліку 325 рублёў. Пастановілі на агульным сходзе адлічыць па аднаму працоўнаму дню на самалёт „Біра-Біджан“.

Ветка-Прысно, Буніна Марыля. Гомельскай акр. калгас „Вархулішча“

Абагулілі насенне і інвэнтар.

У вёсцы Лесках арганізаваўся калгас. Уся вёска ўступіла ў каляктыў. Толькі кулакоў мы ня прынялі. Ужо аб'ядналі рухомую маёmassы: сохі і бароны. Перачысьцілі насенне і абагулілі яго.

Глускі раён. Вус Акуліна.

Рыхтуюцся да 8 сакавіка.

Міжнародны жаночы камуністычны дзень „8 Сакавіка“ мы праводзім у гэтым годзе ва ўмовах разгорнутага сацыялістычнага будаўніцтва. Шпарка развіваецца прамысловасць, арганізацыя раёны і акругі суцэльнай калектывізацыі, практычна ажыцьцяўляеца ліквідацыя кулацтва—як клясы. Усё абвастраеца клясавая барацьба ў выніку сацыялістычнага наступлення на кулака і нэпмана.

Таму асноўнай задачай 8 сакавіка ў гэтым годзе павінна быць прыцягненне актыўнасці работніц і працоўных жанчын для ажыцьцяўлення сацыялістычнай будоўлі нашай краіны, для рашучай барацьбы за правядзенне лініі партыі па індустрыялізацыі краіны, калектывізацыі сельскай гаспадаркі і ліквідацыі кулацкай гаспадаркі.

8 сакавіка зьяўляеца днём міжнароднай салідарнасці пралетарак і працоўных жанчын усіго сьвету. Таму працаўніцы Савецкага Саюзу ў гэты дзень асабліва павінны памятаць свае абавязкі ў адносінах да барацьбы рэвалюцыйнага пралетарыяту і працоўных капіталістычных краін.

Узмацняючы справу сацыялістычнай будоўлі добрасумленнай працай у вытворчасці, работніцы і сялянкі Савецкага Саюзу дапамагаюць перамозе міжнароднага пралетарыяту ў яго барацьбе і, адначасова, узмацняюць абароназдольнасць краіны саветаў.

Узмацняючаяся падрыхтоўка да вайны капіталістычных краін патрабуе асабліва актыўнага ўдзелу працоўных жанчын у справе ваенізацыі.

Што практычна трэба рабіць па падрыхтоўцы к 8 сакавіку?

На прадпрыемстве аснаўным зьяўляеца зараз барацьба за выкананьне прамфінплану. Лепшым адзначэннем 8 сакавіка будзе арганізацыя ўдарных брыгад, цэхаў і фабрык, пагалоўнае ўцягненне ў сацспаборніцтва ўсіх работніц.



Калгаснікі абагульваюць насенінне.

У калгасах і вёсцы падрыхтоўку трэба праводзіць у напрамку масавага ўступлення батрачак, бяднячак і сераднячак у калгасы, узмацнення калгасаў, барацьба з кулацтвам і раскулачванье кулака ў раёнах суцэльнай калектывізацыі.

Сацспаборніцтва—на лепшую падрыхтоўку да вясенняй пасяўной кампаніі, складанье насенных

фондаў і ачыстку насеніння, абагульванье жывёлы і іншай маёмысці калгаснікаў—трэба правесыці па ўсіх калгасах і вясковых дэлегацкіх сходах да 8 сакавіка.

Падрыхтаваць калгасніц батрачак, бяднячак і сераднячак да перавыбараў саветаў і праўленняў калгасаў, лепшых з іх высунуць на кірующую работу.



У калгасным клубе.

Да 8 сакавіка трэба і ў горадзе і вёсцы праверыць працу вылучэнак як на кірующей работе ў установах, так і на кваліфікаванай працы ў вытворчасці. Намецціць рад новых вылучэнняў работніц, батрачак і калгасніц на кваліфікаваную работу ў вытворчасці і на кірующую гаспадарчу савецкую і іншую грамадзкую работу.

Ленінскі заклік павінен даць у рады партыі к 8 сакавіка лепшых работніц, батрачак і калгасніц—бяднячак. Гэта важнейшая задача нашага съяўта.

Да 8 сакавіка трэба падрыхтаваць рад мерапрыемств па палепшанью быту: адчыніць новыя ясьлі, дзетсады, пляцоўкі, агульныя сталоўкі, пральні на прадпрыемствах і ў жактаках, у савгасах і калгасах; праверыць, як працујуць раней існуючыя дзіцячыя ўстановы і палепшыць іх работу.

Прыняць меры к палепшанью культурна-выхавчай работы і зынішчэння няпісменнасці сярод работніц, жонак рабочых і калгасніц.

Дэлегацкія сходы работніц і жонак рабочых, калгасніц і вёскі зараз-жа павінны абмеркаваць, што практычна трэба зрабіць да 8 сакавіка.

Абвясьціць сацспаборніцтва на лепшую падрыхтоўку да съяўтавання.

Работніцы гораду павінны дапамагчы арганізаціі съяўтаванніне ў вёсцы і ў калгасах і праз шэфтаварыства наладзіць сталую работу сярод жанчын у вёсцы.

У падрыхтоўку і правядзенне 8 сакавіка трэба ўцягнуць шырокія пласці працоўных жанчын і ў першую чаргу актыўістак-грамадчыц.

Пад съцягам Камінтэрну



Барацьба тэкстыльшчыц Японіі.

На тэкстыльных фабриках у Японіі пераважна ўжыванца жаночая праца. Нізкі заработка, якога не хапае на самае беднае працыцьцё, цяжкія ўмовы працы — выклікалі ў гэтым годзе шэраг забастовак.

Забастоўкі зьліквідаваны, але рух рабочых, нездавальненнын іх — працягваюцца.

Нядоўна на аднай з буйнейшых фабрык гораду Асака Тэпман работніцы склікалі мітынг, каб прад'явіць новыя запатрабаваныні ўладарам фабрык.

На зьнімку — мітынг работніц на папера-прадэльной фабрыцы „Тэпман“ у горадзе Асака.



Дэманстрацыя амэрыканскіх работніц.



Гастонскія палітъняволеныя.

Як і ўсе сапраўдныя рэвалюцыянэры гастонскія палітъняволеныя, ня гледзячы на пагрозу жорсткай расправы буржуазнага суду, перакананы ў канчатковай перамозе працярыйту, вывучаюць тэорыю камунізму, каб пасля вызвалення з турмы працягваць змаганье пад кірауніцтвам кампартыі.



Барацьба работніц Нямеччыны.

Жаночы пікет (застава) арганізаваны бастуючымі каля варот сталеліцейнага і жалезапракатнага завода ў Геннігсдорфе, які не праpusкае на завод панятых капиталістымі, замест бастуючых, штрэйкбрэхэраў.



Дэлегацыя ангельскіх піонэраў, якая едзе ў Москву.

Ленінскі заклік ударнікаў.

Ленінскі заклік у ўдарныя брыгады павінен ператварыць спаборніцтва тысяч у спаборніцтва мільёнаў, павінен рашыць задачу пагалоўнага ўзягнення мас у сацыялістычнае спаборніцтва.

(З адозвы Ўсе ЦСПС і ЦК ЛКСМ).

У Ленінскія дні партыя і рабочая кляса падвялі вынікі пройдзенага шляху. Гэтыя вынікі яскрава сведчаць, што пад кірауніцтвам партыі рабочая кляса ў саюзе з асноўнымі масамі сялянства пераможна выконвае заветы Леніна.

Важнейшы завет Леніна аб сацыялістычным спаборніцтве захапіў шырокія масы рабочых і работніц.

Дзякуючы сацспаборніцтву значна ўзынялася вытворчасць працы, звынізілася сабекаштоўнасць, зменшыліся прагулы. Сацыялістычнае спаборніцтва стварыла вялікія творчы ўздым рабочых мас. Па Беларусі звыш трэці рабочых і работніц у радах ударных брыгад.

Перадавая частка рабочых—ударнікі паказалі ўсёй масе працоўных прыклады герайму і працоўнай дысцыпліны, упартая змагаючыся супроты безгаспадарнасці, разгільдзяйства, за шпаркія тэмпы будаўніцтва.

Але ёсьць яшчэ значная частка рабочых і работніц ня ўдзельнічаючыя у сацыялістычным спаборніцтве, частка якіх нядбайна адносіцца да вытворчасці, парушае працоўную дысцыпліну.

Першы квартал (чвэртка году) паказвае недаванае прыклады герайму ў шэрагу важнейшых галін прамысловасці. Гэта тлумачыцца тым, што прафесіянальныя органы, партыйныя ячэйкі не ўзягнулі ў справу сацспаборніцтва ўсёй рабочай масы.

Звыніжэнне сабекаштоўнасці прадукцыі па цэламу раду прадпрыемств адстае ад пляну; так, звыніжэнне сабекаштоўнасці выканана: па фабрыцы „Везувий“ толькі на 26%, замест 10,6%, па гуце „Ноўка“—на 3,1% замест 17,2%, па фабрыцы „Дняпро“—на 4,6% замест 13,6%, на „Чырвонай Бярэзіне“—на 4,4% замест 9,8%.

Работніцы гэтых прадпрыемств павінны безадкладна абмеркаваць чаму іх прадпрыемства так адстае. Яны праз вытворчыя нарады, арганізацыю новых ударных брыгад—павінны дабіцца, каб выкананыя ўзятыя на сябе абавязкі па звыніжэнню сабекаштоўнасці.

Мы зможем сапраўды выкананы лёзунг „пяцігодку—у чатыры гады“ толькі тады, калі рух ударных брыгад ахопіць шырачайшыя масы рабочых і работніц.

Вось чаму Ўсесаюзны савет прафсаюзаў і цэнтральны камітэт камсамолу аб'явілі Ленінскі заклік ударнікаў. Гэты заклік павінен уліць у сацспаборніцтва новую армію змагароў за сацыялістичную стройку.

500 тысяч ударнікаў і ударніц. Гэта папаўненне павінна быць праведзена ў бліжэйшы час. Ужо з раду прадпрыемств паступаюць звесткі аб росце ўдарнага руху. Значны лік ударнікаў у Ленінскія дні ўступіў у шэрагі бальшавіцкай партыі, каб пераможна будаваць сацыялізм.


Кожная работніца зараз павінна запытаць сябе:

— Ці ўсё я зрабіла, каб тое прадпрыемства, на якім я працую, ішло ў першых радах сацспаборніцтва, як выкананы прамфінплан нашага заводу, ці фабрыкі?

Перадавая рабочая і работніцы—ударнікі павінны стаць арганізаторамі новых ударных брыгад на сваім прадпрыемстве, узягваючы ў брыгады больш адсталых, маладых у вытворчасці, работніц.

„Стопроцэнтнае выкананье прамфінплану павінна стаць справай сацыялістичнай часці кожнага працетарыя савецкай краіны“ (з адозвы Ўсе ЦСПС). Ленінскі заклік ударнікаў узьнімае моцную хвалю працоўнага энтузіазму ў спаборніцтве. Гэта дасыць магчымасць пераможна выкананы другі год пяцігодкі.

Пад кірауніцтвам камуністичнай партыі мы ў гэты год пяцігодкі падыйшлі да рашучага боя за ліквідацію кулацтва як клясы. Мы ліквідуем кулацкую вытворчасць, замяняючы яе вытворчасцю савгасаў,



Ударница.

калгасаў. Судэльная каляктывізацыя, якая стала рухам шырачайшых бядняцка-серадняцкіх мас, патрабуе напружанай работы прамысловасці. Кожная работніца павінна памятаць, што, арганізуячы ўдарныя брыгады, змагаючыся за якасць прадукцыі, яна дапамагае сацыялістичнай перабудове сельскай гаспадаркі, хутчэйшай пабудове сацыялізму ў нашай краіне.

Праз Ленінскі заклік усе съядомыя работніцы пад сцяг ударнага руху.

Да 8 сакавіка ўсе работніцы на арганізацыю ударных цехаў, фабрык і заводаў.

Р--ва.

Працялтарская перамога.

Яшчэ ў 1925 годзе ўзыніка думка пабудоваць у Барысаве новую запалковую фабрыку, па апошняму слову тэхнікі.

Парткаляктыў, адміністрацыя, гаспадарчыя органы—абгаварвалі ўсе пытаньні: наяўнасць сырвіны, запатрабаваньні рынку, нашы магчымасці і многае іншае, звязанае з пабудавай фабрыкі.

Яшчэ распрацовываліся пляны пабудовы, а ўжо пачалі падвозіць цэглу.

Так быў закладзены зараз ужо пабудаваны гіант „Працялтарская перамога“ і электрастанцыя імя „Леніна“.

Гэта сапраўды працялтарская перамога на шляху сацыялістычнага будаўніцтва.

Будуем упартка, напружана: уся ўвага будаўніцтву.

Затрымка. Няма замежных машын, туга ў інжынерна-тэхнічнай частцы.

Парткаляктыў, вытворчая нарада, прафарганізацыя — шпарка знаходзяць выхад. І сёньні, на

работніц перакваліфікаваліся на фабрыцы „Х Кастрычнік“, яны зараз падвучваюць астатніх.

Неяк дэюна было спачатку, пасля доўгіх год гуллага говару машын, няспыннай рухавасці рук, галавы і ўсяго цела,—спакойна стаць к новай зьямальнай машыне, сачыць за ходам яе.

На ўрачыстым адчыненні фабрыкі рапартуе работніца—Ядзя Кунцэвіч (16 год працуе) аб tym што зьямальны цэх цалкам абвясціў сябе ўдарным. Работніца Шапчыц Н. ад імя каробачнага цеху выклікае на сацыялістычнае спаборніцтва ўесь каробачны цэх старой фабрыкі.

Вось яна наша перамога! Менавіта наша.

Наш чырвоны дырэктар Міхэйчык,—рабочы машыніст, намеснік яго—стары рабочы Мурашка; а загадчыкі цэхамі—наши ўпакоўшчыцы: Наста Патаповіч, Каця Шапчыц і іншыя.

І на толькі людзі, увесь завод наш—працялтарскі.

лава, Гардон і іншыя здалі свой трохгадзінны заработкаць у фонд індустрыялізацыі краіны. Трымайлава зьняла залаты персьцень—здала ў фонд індустрыялізацыі, выклікала ўсіх работніц зрабіць тое-ж.

Сёньня падана больш 30 заяў аб уступленні ў КПБ. Гэта ўсё найбольш перадавыя рабочыя і работніцы.

У карпусы „Працялтарской Перамогі“ зараз улілася многа новых рабочых і работніц. Сярод іх ёсьць і тыя, што ніколі ня бачылі варшту. Наша чарговая задача выхаваць з гэтых людзей працялтараў, адданых справе рабочае клясы.

С. Фрыдлянд.

Н.-Барысаў.

Перашкоднікаў—прэч.

Амаль ва ўсіх цэхах нашай фабрыкі маюцца ўдарныя брыгады, асабліва гэта можна бачыць у грабнёвым цеху; некаторыя цэхі абвясцілі сябе ўдарнымі.

Фрэзарны цэх зноў павысіў нормы выпрацоўкі (гэта ўжо ў другі раз), таксама павялічылі норму выпрацоўкі дэлегаткі т. т. Занеўская, Караваява, Вішнейская і Рычагова. Работніца Паперна павысіла норму на 20 проц. Усе камсамольцы абвясцілі сябе ўдарнікамі. Работніцы прымаюць актыўны ўдзел у сацспаборніцтве. Нядайна мы ўступілі ў сацспаборніцтва з Охцейскім Хэмзаводам.

Зараз старшыня вытворчай камісіі работніца.

Да падпісання дагавору рабочыя і работніцы падалі заявы аб прыняціі іх у партыю. Работніцы Залатарова і Пячэнка заявілі: мы як працялтаркі — павінны быць у радох КП(б)Б.

Работніцы і рабочыя абяцалі поўнасцю выкананіць сацдагавор.

Але ў сям'і нашай ёсьць і вырадкі. Маюцца выпадкі парушэння працоўнай дысцыпліны і нядбайнія адносіны да працы. Некаторыя работніцы робяць прагулы па няяважлівых прычынах, спазняюцца. Рыбачонак за систэматычнае спазненіне на другую змену зьнімаецца з працы. Над Рыбачонак і іншымі будзе зроблены суд грамадзкі, бо спазненіні перашкаджаюць нам у выкананні ўзятых на сябе абавязкаў і выкананню прамінплану.

Буніна.

Менск, Галянтарэйная фабрыка.



„Фабрічныя“ на вышэйшай кваліфікацыі. Папяровая ф-ка.

зямлі былога абшарніка,—вырасла новая наша „Перамога“.

Ледзь відаць па-за новым гігантом сцяну былой „Бярэзіны“. Побач шкляныя карпусы, залітыя электрычным сьветам.

А ўнутры прасторна, многа паветры, многа съвету. Лёгка і вольна дышыцца старым рабочым, звычайным працаваць у дыму і духаце.

Ужо звыкліся з работай работніцы (іх тут большасць). Частка

волаты—аўтаматы, зьямальныя машыны савецкай вытворчасці—ня ўступаюць замежным.

На сходзе было неяк асабліва ўрачыста.

Укладзена дэльце новых цэглін у наша сацыялістычнае будаўніцтва—фабрыка і электрастанцыя. Гэтыя цэгліны будуць моцнымі, агнітрывалымі, яны будуць і далей перамагаць.

На сходзе работніцы—Трымай-

Да перавыбараў калгасаў.

У справаздачна-перавыбарчую кампанію забясьпечым пралетарскае кірауніцтва калгасамі. Канчаткова ачысьцім калгасы ад кулацкіх і іншых варожых элемэнтаў. Перадавых калгасыніц вылучыць на кірующую працу. На менш 35 процентаў жанчын вылучыць у кіраунічыя органы калгасаў.

Па ўсім калгасам Беларусі з 1-га лютага па сакавік будуть праводзіцца перавыбary кіраунічых органаў калгасаў, а таксама чыстка калгасаў ад чуждых кулацкіх элемэнтаў.

У змацненіне існуючых калгасаў, арганізацыя соцен новых калгасаў, масавая і суцэльная каляктывізацыя Беларусі, рашучая барацьба з кулацтвам і ліквідацыя кулацтва як клясы—вось лёзунгі, пад якімі будзе праводзіцца гэта кампанія.

Кампанію перавыбараў кіраунічых органаў калгасаў і чысткі апошніх неабходна скарыстаць для ўцягнення ў калгасы батракоў і батрачак. Пры ўступленні яны аслабаніюцца ад унісеньня ўступных паявых узносаў. Калгасаўцы-актывісткі, делеґаткі павінны дапамагчы ўцягненню ў калгасы ўсіх батрачак у гэту пасейную кампанію.


Асаблівую ўвагу ўсіх калгасыніц трэба згуртаваць на паспяховым правядзенні вясеннея сяўбы, для чаго неабходна хутчэй правесыці здачу насенія калгасынкамі і стварэння насенных фондаў, абаліўванне маемасці і барацьба з распадажай і забоем жывёлы. Усе гэтыя мерапрыемствы калгасынцы павінны шырока агаварыць.

У час справаздачна-перавыбарчай кампаніі трэба шырока і поўна высьветліць дасягнені і недахопы паасобных калгасаў, прыцягнуць на справаздачна-перавыбарчыя сходы батрачак, бяднячак, і сераднячак, арганізуваць для іх экспкурсіі для агляду гаспадарчага і культурнага жыцця калгасаў.

Пры правядзенні перавыбараў і чысткі калгасаў калгасынцы павінны зорка сачыць за тым, каб сапраўдна ачысьціць калгасы ад кулакоў і іншых чуждых і варожых людзей. Батрачкі, калгасынцы павінны дапамагчы ў гэтай важнай справе.

У склад кіруючых органаў калгасаў у гэтым годзе павінна быць уведзена на менш 35% жанчын.

Уцягнення жанчын ва ўсё грамадзкае жыццё калгасу. Аб гэтым яскрава сведчыць тое, што на правадзімых для калгасынікаў курсах, напрыклад, трактарысткіх, зусім мала жанчын



На Ўсебеларускіх каапэратыўных курсах.


У надыходзячую перавыбарчую кампанію трэба растлумачыць ўсім калгасыніцам неабходнасць ўцягнення ўдзелу іх у вырашэнні ўсіх пытаньняў калгаснага жыцця. Для гэтага патрэбна хутчэйшае разъявляванне калгасыніцы ад хатнай працы і стварэнне грамадзка-бытавых устаноў: ясьляў, пляцовак, агульных столовак і пральняў. Патрэбна таксама хутчэйшае зьнішчэнне няпісменасці сярод калгасыніц.

Усяго гэтага магчыма дасягнуць толькі тады, калі самі калгасыніцы будуць працаваць над вырашэннем пытаньняў палепшання быту і гаспадаркі калгасу, калі яны праз дэлегацкія сходы, праз калгасыніць, вылучаных на кірующую працу ў калгасах будуць дабівацца лепшай арганізацыі працы ў калгасах і пабудовы культурно-бытавых устаноў.

Ад таго на колькі будуть уцягнуты жанчыны ў склад праўлення калгасаў залежыць у значайнай меры палепшанне быту і ўмоў працы калгасыніц.

Таму на дэлегацкіх і агульных сходах калгасыніцы павінны агаварыць пытаньне аб перавыбарах і дапамагчы забясьпечыць склад кіруючых органаў калгасаў партыйцамі, камсамольцамі, батракамі і беднякамі, падрыхтаваць кандыдатуры лепшых калгасыніц у склад праўлення.

Сыміроў.



Перачыстка насенія ў савгасе Смалявіцкага раёну.

У мінулым годзе ў складзе кіруючых органаў: праўленнях і рэйкамісіях было абрана толькі 21% жанчын. Гэта тлумачыцца тым, што ў радзе месц наглядаюцца зусім няўажлівыми адносінамі да

Рыхтуем кадры.

Вылучэнкі аб сабе.

Добры пачын зрабіў Фрунзэйскі Райком КПБ, калі ён наладзіў таварыскі вечар вылучэнак. Абмен вопыту—вось мэта вечару.

Адна за аднай пачынаюць апавяданьцам вылучэнкі аб умовах сваёй працы. Шмат цікавага апавяданьцам вылучэнкі аб сабе.

Вось таварыш Белен'кая—работніца-харчавічка. Зараз яна намеснік дырэктара фабрикі „Прагрэс“.

— Боязна было мне работніцы ісьці на такую працу кіраваць прадпрыемствам, дзе 250 рабочых. Здавалася ня спраўлюся... Спачатку каля стала кожнага майстра ўсё вывучала асобныя працэсы



Нарады вылучэнак Кастрычнікаўскага райкома (Менск).

вытворчасці. І работніцы да мяне прыгледаліся. Былі моманты, калі цяжка было спачатку, але падтрымалі таварышы па працы.

Зараз т. Белен'кая ўжо абсвойтала з працаю, цесна звязалася з рабочай масай. Парцыйная ячэйка аказвае ёй значную дапамогу.

Механік на „Чыроным Тэксцільшчыку“ тав. Кішчыцэр была першай вылучэнкай на фабрыцы. У 1927 годзе фабрика яшчэ была працкаляктывам.

Ня было таксама партячэйкі.

Дрэнна сустрэлі спэцы вылучэнку і фабком мала дапамагаў. Але тав. Кішчыцэр здолела апраудаць сябе на працы, пераканала, што і работніца можа працеваць за кваліфікованай працы.

Зараз ужо дзінне работніцы фабрикі вылучаны майстрамі, яны працуюць пры дапамозе ячэйкі і фабкому.

20-гадовы вытворчы стаж мае тав. Быкава па працы на абойнай

фабрыцы. Зараз вылучана яна намеснікам загадчыка крамы ЦРК „Маць і Дзіця“. Таварыш Быкава трymae цесную сувязь з сваім прадпрыемствам, ад ячэйкі прыходзяць да Быкавай прасачыць, у якіх умовах працуе вылучэнка. Пры такай шчыльнай сувязі не палахаетца вылучэнка, хоць магазын мае звыш 80 тысяч рублёў абароту ў месяц. За кароткі час т. Быкава хутка азнаёмілася з працай.

Тав. Юшкевіч—сялянка бяднячка, ужо каля году працуе старшыней Акруговога Зямельнага Суду.

На гэтай працы трэба асабліва выразная клясавая лінія, і т. Юшкевіч прыходзілася напружана

На ведаю, на якую працу мяне паслалі? заяўляе Сьвержаноўская.

Дырэктар Камунбанку тав. Ва скабойнікава кажа: паслалі бухгалтэрам, але пакуль т. Сьвержаноўская сядзіць на тэхнічнай працы, возіцца з дробнымі паперкамі.

Ці будзе з яе бухгалтэр пры такіх умовах? Ці мэтазгодна такое вылучэнье? Няхай зараз падумаюць аб гэтым тыя, хто вылучаў.

Цікава, што ў Камунбанку ёсьць яшчэ адзін рабочы—вылучэнец; ён таксама кідаецца без дапамогі, а некаторыя спэцы насымаюцца: ніколі нічога з яго ня будзе.

Дарафеяву—работніцу шпалернай фабрикі праўленні МЦРК паслала працеваць у сталоўку, дзе незработанасць, адсутнасць спаянага апарату маглі і не вылучэнцы сарваць працу. Падала Дарафеява заяву ў ячэйку—просіць дапамогі. Ячэйка разглядала заяву і паслала Дарафеяву на курсы Бязбожнікаў.

— Мы нянек прыстаўляць ня можам,—так сказаў ў ЦП Саюзу Працзямлесу, батрачы тав. Шэмелеў, калі яе вылучылі на адказную працу ў цэнтральнае праўленне.

Справілова, нянек вылучэнкам ня трэба, але прасачыць, як ячэйка працаўнікі выконваюць дырэктывы партыі аб вылучэнні—неабходна.

Многа яшчэ' перадавалі свае ўражаныні вылучэнкі, усяго не пераскажаш.


Вынік адзін: у справе вылучэння работніц і сялянак мы ў апошні час бязумоўна маем некаторы пералом, але гэтая работа яшчэ не праводзіцца штодзенна. Мы яшчэ не забясьпечылі сталай дапамогай у працы вылучаемых. Не заўсёды прадумана праводзіцца і само вылучэнне.

Сярод некаторых вылучэнак ёсьць настроі, каб звярнуцца на вытворчасць. Гэтыя няправільныя настроі трэба расцеяць. Трэба дабіцца, каб самі вылучэнкі ўздымалі перад партыйнымі і прафэсійнымі арганізацыямі пытанье аб умовах сваёй працы, патрабавалі сабе дапамогі.

Вылучэнне работніц трэба перавесці на рэйкі систэматычнай работы, звараней падрыхтаваць кандыдатуры, дабіцца складаныя чулых таварыскіх абставін у работе вылучэнак.

Ан-ская.

ВОРАГ



N. Бяліна-Надлецкі.

I.

— Добры дзень. Даша! Добра, што прыехала. Разам працаваць будзем.

Ведаў Ліпніцкі Дашу яшчэ з маленства, з адной вёскі былі. Разам у коні гулялі. Пасъля Даша ў горад паехала, на фабрыцы працавала, у партыю ўступіла.

А сам Ліпніцкі таксама партыец, зараз сакратар ячэйкі калгасу. Першы з сваей вёскі ў калгас ўступіў, ды яшчэ добрая палова вёскі Замошша за ім у калгас пайшла.

— Ну, як тут у вас? — пытае Даша Ліпніцкага: кажы ўсё па-парадку, Васіль!

— Справы нішто, толькі вось кулачко з зуседняй вёскі вельмі ўжо за продаж жывёлы агітуе:

„У калгас ідзіце,—кажуць яны беднаце,—а жывёлу сваю—продайце, таму што ў калгасе вам дзяржава ўсё дасыць. Ну, а тыя і гоняць на базар.

— А вы што-ж?

— Зразумела, на сходах тлумачылі, з беднатою гутарылі.

— А ў калгасе як? — зноў запытала Даша:—людзі старанныя падабраліся?

— У гэтым у нас добра ўсё. Людзі падабраліся працавітыя, сумленныя. І камсамольцы ёсьць. Надойчы нават піанэр-атрад арганізавалі. Толькі бачыш Даша, ёсьць сярод нас і нехта, што супроць арудуе. Адчуваем, што ёсьць такія, а хто—невядома...

— Чаму ты так думаеш, Васіль? хіба было што?

— Нічога пакуль асаблівага ня было, толькі бачыш, кулачко вельмі з нашымі плянамі знаёма, усе справы нашы ведаюць. Адкуль-бы? Ня інакш—у калгас наш вораг пралез: кулакам на руку стараецца, супроць калгасу работу вядзе.

— Гэта трэба было-б выкрыць,—сур'ёзна заўважыла Даша: трэба будзе вывесыці зрадніка на чистую ваду.

— Работніца з гораду да нас прыехала, партыйная,—перадавалі адзін аднаму сяляне: Сёньні ўвечары сход будзе... Беднату і дэлегатак зьбіраюць.

— Насьпівае яна нам рознага на сходзе,—калюча падсміхаліся вясковыя заможнікі:—Вядома вучоныя, курсы ў горадзе спэцыяльная праходзяць, каб нашага брата маніць. А вы і вушы развесіце.

— Не палохайце дзядзька, мы і самі з вусамі, разъбярэмся,—адказаў Мікіта Кіпцік:—А ў вашых саветах, між іншым, ня вельмі зацікаўлены.

— Не, ты гэта не кажы,—заўважыў Лесавік:—У мястечку баюць, што коні і кароў адбяруць і ў калгас залічаць... А там і граша за іх не заплацяць.

— І цябе ня возьмуць, таму, што ты сваю кабылу ўжо даўно з двара сплавіў,—папракнуў яго Кіпцік. І сур'ёзна дадаў:

— Глупства ўсё гэта і кулацкія выдумкі. Яно вядома: раз у калгас усе ісьці парашылі, то і жывёлу з сабою трэба забраць. Інакш як-же ты зямлю калгасную апрацоўваць будзеш, чым карміцца будзеш? А кулакі, вядома—супроць калгаса. Вось таму яны і чуткі розныя распускаюць.

Увечары ў сельсавет многа людзей назьбіралася: калгаснікі, дэлегаткі, бедната, вясковы актыў.

— Кулакі маніць вас, таварышы,—гаварыла Даша:—Яны падштурхоўваюць продаць за бяспечнак коняй, кароў... А чым-же вы тады ўзарэце калгасную зямлю? чым карміць будзеце дзяцей? ды і дзяржаве шкода вялікая. Ворагу толькі на руку гэта.

— Кулакі бачыш—таксама жывёлу продаюць,—заўважыў нехта з кутка сельсавету: Малашонак жарабца ўчора ў Зарэччы прадаў, быка таксама продаць зьбіраецца.

— Кулакі продаюць сваю жывёлу для таго, каб вас на тое-ж падбухторыць,—адказаў Ліпніцкі: Кулак бачыць, што прышла яго

апошняя гадзіна, вось ён і змагаецца з усіе сілы. Ён ведае добра, што калгаснікі эксплётаваць ня зможа. А за злоснае зынішчэнне жывёлы ён адкажа.

Доўга цягнуўся сход. Засыпалі пытаннямі.

— Карова-ж мая—гаварыў сходу Лясавік: Ну добра, я пашоў у калгас. Дык чаму-ж тады каровы я аддаваць павінен?

Калгас набудзе кароў за дзяржаўныя сродкі.

— Не, таварышы, няправільна гаворыць Андрэй, заўважыў Кіпцік: Вядома, жывёлу ўсю трэба ў калгас, раз гаспадар туды пашоў.

Унаучы расходзіліся з сходу.

— Панятліва баба гарадзкая гаворыць,—гаварыў Андрэй, ідуучы па вуліцы: Толькі вось ня верыцца мне, што коні ды каровы нашы агульнымі ў калгасе будуць. Маніць нас...

— Ды хто маніць табе будзе, дурная твая галава?—Нават плюнуў раззлаваны Кіпцік: Савецкая ўлада за беднату гарою стаіць, а ты кулакоў—ворагу нашых заклятых слухаеш. Цьфу!.. Нават гаворыць пасъля гэтага з табою не ахвота.

А Даша яшчэ доўга сядзела ў сельсавете, гутарыла з сялянамі і сялянкамі.

II.

У лепшай вясковай хаце Анішчанкі ціха. Шчыльна зашпупляны ваканіцы. Моцна замкнуты дзъверы і цяжкія вароты. І толькі тоненкі прамень сьвету лямы падае скрэзь шчыліны на сьнег, падказвае, што ў хаце Анішчанкі яшчэ не палеглі спаць, ня гледзячы на позыні час.

— Дашка гэта самая, што з гораду—весь калгас узварушыла,—гаварыла Анішчанка госьця, папраўляючы спаўзаючу з галавы хустку, палахліва аглядзялася на дзъверы: камуністаў на зачынены сход учора зьбіралі.

— Т-а-к..—цягнуў Мітрафан. Аб чым гавораць?

— Ды вось аб тым-же... Вёску ўсю ў калгас прыпісаць, кулакоў

выселіць, усю жывёлу—у агульнае карыстаньне перадаць.

— Аб гэтым вашы камунары цвосе баюць,—усыміхнуўшыся да-даў:

— Хутка казку казаць, марудней — справу рабіць.

— Не скажы,—энот зашаптала Анішчанка госьця:—Зараз сур’ёзна за справу ўзяліся калгасынікі.

— Гм... ну, а вёска як? Жывёлу-ж продаюць! Хэ-хэ-хэ...

— Сход беднаты правялі, каб ім усю справу растлумачыць, а пасля парашылі ў калгас ня прымаць таго, хто жывёлу распродажае.

Памаўчаўшы хвіліну Анішчанка працягваў:

— Кепска справа!

Спыніць бедната кароў і коняй скупшчыкам сплаўляць, сапраўды спыніць...

— Ня добра гэта. Па-першае, узмацнене калгас—куды дзецца? па-другое, ад цябе хавацца нечага, з Раманам—скупшчыкам у нас умова маецца: за кожную продадзеную карову, ці каня—мне па пяцёрцы ў кішэню перападае. Двойная страта выходзіць!

Ахрыплым ад злосці голасам ён скончыў:

— А на апошніе, калі яны перамогуць, пеўня чырвонага пад стрэху запусцім... Няхай гарыць праклятае племя!

* * *

— Стой, Даша,—ціха прашаптаў Ліпніцкі, хапляючы за руку спадарожніцу, скаваўся з ёю за вароты.

— Глядзі Ліпніцкі: Анішчанка з некім сакрэтам ўгачы разводзіць.

Толькі—хто-б гэта мог быць? Цёмна, нікак не распазнаю.

Анішчанка, стоячы каля варот свайго двара, даваў настаўленыне:

— Дык глядзі-ж, аб усім даведайся, як сълед.

— Чуеш Васіль?—ціха запытала Даша:—Вось яны зраднікі нашы... Але хто-б гэта мог быць?

— Ты пачакай ісьці—гаварыў Анішчанка:—у мяне ў галаве зусім іншае мяркуецца. Але пойдзем у хату, тут нас могуць падслушачы.

— Позна ўжо,—адказаў жаночы голас:—Уначы боязна аднай полем да калгасу ісьці...

— Заначуеш у мяне, не ўпяршыню. Скажаш—заначавала ў дзядзькі... А заўтра раніцою ў калгас звернешся. Справа, бачыш, вельмі важная.

Анішчанка з госьцяю, энот скаваліся ў дэзверах хаты.

— Няўжо гэта Матруна?—гаварыў Ліпніцкі, паглядаючы на занесены снегам дом Анішчанкі.— Па паходцы—нібы яна... Свяячай прыходзіцца Матруна Анішчанку.

— Але ня можа быць,—рашучасказаў ён: Матруна—жонка аднаго нашага калгасыніка. Муж яе, ходзі і ня вельмі актыўны, але ўсё-ж нішто чалавек.

— Матруна—свяячка кулака. Уначы Анішчанка з некай жанчынай пра калгасныя справы гутарыць,—задумліва меркавала Даша.—Падазронна ўсё гэта, Васіль. Трэба праверыць.

— Вось што, Даша,—адказаў Ліпніцкі: Пойдзем у калгас і даведаемся, дома Матруна ці не.

— Правільна,—падтрымала яго Даша.

Насупроць халоднага ветру яны шпарка закрочылі па снегавой дарозе, якая вяла к стаячаму нагрудку, у трох вяростах ад вёскі, калгасу.

III.

Гудзе, хвалюеца „агульны сход“ калгасу „Кастрычнік“. Разглядаюць пытаныне аб зрадніцве.

Нізка нахіліўшы галаву сядзіць Кастусь, воўкам глядзіць. А Матруна рэзка абводзіць вачыма сабраўшыхся, рэзка адказвае на пытаныні.

Зараз ёй усё роўна, якое разшэнье вынясе сход. Яе сувязь з дзядзькам-кулаком—выкрыта. Ды, папраўдзе кажучы, ня вельмі заклапочана Матруна. Не па нутру ёй калгас. Зараз-жа, разам з мужам, выберацца з калгасу. Дзядзька багаты,—дапаможа, нават золата ёсьць. Ды і ў бацькі моцная гаспадарка...—мільгае ў яе ў галаве.

Адзін за другім устаюць калгасынікі, з абурэннем выносяць прапановы супроць зраднікаў, ворагаў.

— Кулакоў преч з калгасу.

— Кулацкую сямейку—преч ад гэтуль.

Слухалі, парышылі... І ў гэты-ж вечар сям'я Кастуся паплялася з калгасу пад крыдлачка Мітрафана Анішчанкі...

— Выгналі!—сказаў Кастусь, уходзячы з жонкай у хату Анішчанкі і цяжка сядаюты на зэдлік.

Слухаў Мітрафан падрабязнае апавяданье свяячкі, хмурыў густыя брові, люльку курыў.

— Гэтак, праз пару тыдняў уся вёска пойдзе ў калгас, з жывёлай і ўсёй гаспадаркай. А нам тады—капут. Зьбірай манаткі і правальвай ва ўсе чатыры бакі. Разумееш?


— Разумець то разумею,—адказала дзядзьку Матруна: Як ня паняць... Ды вось, што рабіць нам зараз? Супроць ражна не палезеш!

— Ну, гэта як сказаць,—хітра ўсыміхнуўся Мітрафан: Што коль-вец зрабіць і тут можна.

IV.

Час дамоў расходзіцца,—гаварыла Даша, атуліўшай яе ў чытальні моладзі. Позна ўжо. А заўтра ўсім з пеўнямі ўставаць трэба.

— А мяцеліца, мяцеліца, так і вые, ускрыкнула маладая калгасыніца—Маруся, прычыняючы дэзверы.—Снегу наваліла...



Справа, бачыш, вельмі важная.

Вясёлым натаўпам вышлі з горача напаленага чырвонага кутка на белую, сънегавую вуліцу.

— Пачакайце, браткі,—спыніў камсамолец Пятрусь, пільна ўглядаючыся ў цемнату.—Здаецца нехта пад хлявамі нашымі будзіць... Але ж, вось, глядзіце, зараз з хлява ў канюшню падаўся.

— Так, іх двое,—заўважыў нехта другі: Хто-б гэта? Нашы ўсе ў такі час па хлявох ня ходзяць.

— Праверым—зазначыў Пятрусь:

— Вы пачакайце тут, а я з Янкай у канюшню падбягу.

Два камсамольцы накіраваліся к хлявам.

— Ціха, Янка,—гаварыў свайму спадарожніку Пятрусь: Ня рыпай ботамі. Калі гэта зладзеі якія,—трэба паймаць на мейсцы злачынства.

* * *

— У, чорт!

Нешта грузнае ўпала ў цемнаце канюшні на Пятруся. Зьбіла яго з ног, панялося па дарозе к вёсцы.

— Трымай, тримай яго!—крычаў Пятрусь, шпарка ўскочыўши на ногі, кінуўся съледам за бягучымі.


— Янка, бабу тримай!

— Ды гэта-ж Кастусь—распазнаў Пятрусь нагнуўшыся да ляжачага на сънягу чалавека.

— Той самы, што ўчора з калгасу выгналі.

Раніцою злачынцы былі арыштаваны. Як ні мудрылі, але прышлося прызнацца ва ўсім. І супроць калгасаў агітавалі, і за распродаж жывёлы, і жывёлу калгасную атруціць спрабавалі.

— Адным ворагам у вёсцы менш будзе!—з палёгкай уздыхнунай Кіцік, наглядаючы, як сані з злачынцамі паступова рухаліся, хаваючыся за паваротам дарогі.



— І астатніх-бы туды, каб не перашкаджалі нам...

V.

Чулі? Анішчанка... атруціць калгасную жывёлу спрабаваў—захлобваючыся ад хваляванья гаварыла цётка Лісавета сабраўшымся каля студні сялянкам.

— Анішчанку, Матруну і Ка-стуся—усіх міліцыя ў горад павезла, судзіць будуць.

— Туды ім і дарога,—адказала дэлегатка Хрысьціна:—Ці бачана гэта, каб жывёлу труціць. Кулакі праклятущыя!

— Будзе ведаць, як шкодніцтвам займацца—падтрымала яе Куліна.

— Вам бы ўсё толькі чужое ў кішэні свае напіхаць... голь пекаратная,—злосна шыпела ў адказ Настаха.

Падхапіўшы каромысла Настаха пабегла па вуліцы.

— Бяжы, бяжы,—праводзілі яе Куліна і іншыя: Хутка і да ўсіх кулакоў дабярэмся.

У сельсавеце, за разгорнутым на стале плянам сядзеў прыехаўшы з цэнтру земляўпарадкаўцель. Тлумачачы карысьць каляктыўнай апрацоўкі зямлі, карысьць каляктыўнай гаспадаркі.

— Зразумела, таварышы,—пытаў ён.

— Зразумела—адказаў за ўсіх Кіцік.

— Выходзіць, што найлепш у калгас, згадзіўся і Лесавік.

— Яно вядома... цяжка аднаму гаспадарыць.

— Дык як, таварышы, у калгас ўсёй вёскай запішамся?—запытаў Кіцік.

— Даша нам ўсё толкам раслумачыла... Справа зразумелая.

— Усёй вёскай, з жывёлай і ўсім. Трэба зараз-жа насеньне здаць і агульныя хлявы пабудуем.

— Без кулакоў толькі.

Усе руки падняліся за новыя каляктыўныя формы жыцця.

У КАЛГАСАХ.

Дапаможам каляктывіза- ваць падшэфную вёску.

Пасъля праведзенай працы наша падшэфная вёска Сялянка аб'ядналася ў калгас.

Наша фабрика „Чырвоны Тэкстыльшчык“ вылучыла брыгаду з 7 рабочых для работы ў гэтай вёсцы. Брыгада праводзіць растлумачную працу і дапамагае ў справе каляктывізацыі гэтай вёсцы. Нядаўна прадстаўнік брыгады інфармаваў рабочых аб ходзе работы ў гэтай вёсцы і чарговых задачах рабочых.

Рабочыя аднаголосна пастана-

вілі: адпрацаваць адзін дзень у карысьць калгасу імя т. „Дзяржынскага“, што дасць 700—800 руб.

Завялевіч.

У калгасы—супроць рэлігіі.

Сход жанчын Самахвалавіч выказаўся за хутчэйшае разгортваныне каляктывізацыі сельскай гаспадаркі. Тут-же на сходзе б сямей і 6 адзіночак заяўлі аб уступленыні ў калгас.

Удзельнікі сходу заяўлі аб tym, што яны адмаўляюцца ад рэлігіі; прасілі перадаць пад культасьветныя ўстановы царкву і сінагогу.

П—н.

Няма працы.

Пры камуне „Чырвоны Бераг“ Кліноцкага с.-с., Чэрвенскага раёну арганізаваны дэлегацкі сход.

Таварыш Бохан, калі арганізуваў дэлегацкі сход, казаў будзе наведваць дэлегатак два разы ў месец. Але ўжо прайшло два месцы і дэлегаткі нікога ў вочы не бачылі.

Ня гледзячы на тое, што ў камуне амаль што ўсе жанчыны няпісьменныя, але лікпункта няма. Трэба райвыканкаму паклапаціца і наладзіць заняткі па ліквідацыі няпісьменнасці.

Зоркі.

Прэч перашкоднікаў сацспаборніцтва і ўдарніцтва

Супроць шкодніц у вытворчасці. Гультайкам, антысэміткам ня месца на вытворчасці. Рабочыя ўдарнага Хлебазаводу адзінадушна падтрымалі звольненіе з працы Сыліжук і Жук.

Справа Жук і Сыліжук разглядалася з шырокім узелам усіх рабочых завода. Ударнаму заводу неабходна было раз назаўсёды пакончыць з падрышчыкамі працоўнай дысцыпліны, з чуждым элемэнтам на заводзе.

У чым тут справа?

Аб чым гаварылі рабочыя на РКК па гэтаму пытанню?

Работніцы бараначнага цеху Жук і Сыліжук, прышоўшы на працу, патрабавалі ў цеставода загатовіць ім цеста менш звычайнага. Цеставод нарыхтаваў звычаўную колькасць цеста, Жук і Сыліжук, нездаволеныя цеставодам, пачалі працаўцца „з прахладкай“, у выніку—заставілі 15 кілограм цеста навырабленым. Яны кінулі цеста і ўцяклі дамоў.

Заступаючай зьмены ў гэты дзень ня было. Цеста на стале пачала старэць. Каб не дапусціць канчатковага сапсавання цеста, варыльшчыца Чартова як колькі век адна з цяжкасцю вырабіла цеста.

Адміністрацыя зьняла з работы Жук і Сыліжук і ня толькі за гэты учынак Жук і Сыліжук маюць ужо па 3-4 вымовы.

Сыліжук у час працы абліваецца вадою, вада падпадае на дошкі з баранкамі. Сыліжук съпіц на працы.

Першую пазыку індустрыялізацыі Сыліжук прадала, на 2-ю і 3-ю зусім не падпісалася, у прысутнасці ўсіх аблаяла старшыню рэдкалегіі сабакай, правакатарам і іншымі словамі.

Аднойчы Жук скапіла за грудзі работніцу Мінкіну, паваліла на падлогу. Гэты антысэміцкі учынак прайшоў непакараным. Жук кідае цеста ўжо колькі разоў. Па прафэсіянальнай лініі яна атрымала суроўную вымову з папярэджаннем.

На пашыраным пасяджэнні РКК рабочыя рашуча асуздзілі падрышчыц Жук і Сыліжук. Ня было ніводнага рабочага, які б абараніў гэтых работніц і не адбрыў звольненія з працы Жук і Сыліжук.

Наша задача канчаткова аздараўіць бараначны цех, вычысьціць увесь варожы элемэнт шкоднікаў сацспаборніцтва і ўдарніцтва, ім не павінна быць месца на заводзе.

Менск, Хлебазавод.

ТЭКСТЫЛЬШЧЫЦЫ СПАБОРНІЧАЮЦЬ.

Будуем.

Сацыялістычнае спаборніцтва ў нас пачало разгортвацца з асобных дробных цехаў, пасля пераходзіла ў буйныя, арганізоўваліся ўдарныя брыгады.

Зараз у нас ёсьць дзесяць ударных брыгад, у іх 121 ударніца. Камсамольская ячэйка цалкам абвясціла сябе ўдарнай.

Ударнікі абавязаліся: узняць працоўную дысцыпліну, барацьба за якасць працу, вытворчасць працы, поўны ўдзел у вытворчых нарадах, пагалоўная падпіска на З-ю пазыку індустрыялізацыі, цалком зьнішчыць прагулы і спазнененіне, зьнішчыць гутарку і непатрэбнае адрыванье ад работы.

Пры зацвярджэнні выпрацаванага ўдарнікамі статуту выяўлена, што раней некаторыя падпісаліся на пазыку не на поўны заслабак, таму яны зараз-жа падпісаліся дадаткова. Напрыклад: Чэрыкава на 25 руб., Ярцта—60, Хастова і Раманоўская — на 25.

Дзівух работніц, якія адмовіліся падпісацца дадаткова на пазыку, ня прынялі ва ўдарніцы.

Асабліва ўважліва падыходзілі мы пры адбраныі стараст брыгады, бо ад прыкладнасці і аў-

тарытэтнасці іх многае залежыць і ў работе брыгады. У нас на фабрыцы ёсьць прыклады, калі даўней арганізаваныя брыгады працуюць слаба, таму што стараста брыгады пасыўны.

Кепска дапамагае спаборніцтуву культкамісія, у работе яе зусім не адбываецца становішча і задачы спаборніцтва.

Красільня фабрыкі ня мае ніводнага ўдарніка, у той час, калі там ёсьць прафакты і камуністы, якія маглі-б дапамагчы разгортванню сацыялістычнага спаборніцтва і арганізацыі ўдарных брыгад. Таксама пакуль ня ўдзельнічае ў сацыялістычным спаборніцтве адміністратыўнатахнічны іэрсанал і кладавая.

Зараз у нас на фабрыцы звіжаны прагулы, спазненіне на работу, узмацнілася працоўная дысцыпліна. Узняццю-ж вытворчасці працы значна перашкаджае чедаҳоп сырвіны.

Завалевіч.

Менск, фабрыка „Чырвоны Тэкстыльшчык“.



Ударніцы Віцебскай акуляравай ф-кі.

Дэлегаткі—актыўныя грамадчыцы.

Выклікаем Койданава.

Нарада чытчак, карэспандэнтак савгасьніц і калгасьніц Заслаўскага раёну пастанаўляе ўступіць у сацспаборніцтва на арганізацыю работы вакол „Белрабсялянкі” і выклікаць Койданоўскі раён па наступных пунктах:

1. К сакавіку месячу мець ня менш 500 падпішчыкаў на часопіс.

2. Арганізаваць ня менш 20 гурткоў чытчак часопісі ў кожным сельсавеце, калгасе, савгасе і хадзе чытальні, і систэматычна праводзіць працу ў іх, прыцягнуць да гэтай справы камсамол, настаўніцтва.

Уцягнуць у гурткі ня менш 225 батрачак, савгасьніц, калгасьніц, бяднячак і сераднячак.

3. У гурткох акрамя працоўкі надрукаваных матар'ялаў заняцца выхаваннем кадраў селькорак з разьлікам, каб у кожным калгасе, савгасе быў рабсялькоркі.

Зараз, пасля раённай нарады, удзельнікам яе паставіць даклады аб 5-цігодзьдзі часопісі на агульных сходах у савгасах, калгасах і вёсках. На гэтых сходах заслушаўваць справа здачу ўпаўнаважаных часопісі (дзе яны былі), праглядзець іх склад і абавязкова абраць упаўнаважаных у кожнай вёсцы, калгасе, савгасе. Упаўнаважаным наладзіць сувязь з рэдакцыяй.

4. У парадку сацспаборніцтва мы бярэм на сябе абавязак стала асьвятляць пытанніе калгаснага будаўніцтва ў раёне і выклікаем пасъледваць прыкладам Койданоўскі раён.

5. Выкананьне гэтай умовы праверыць да восьмага сакавіка 1930 г.

Папраўкі.

1) У № 1 часопісі на старонцы 13 у артыкуле тав. Лебедзевай памылкова надрукавана: „Штаб расправоўваў пытанніе аб пабудове даіцячага саду на сродкі кустпромсаюзу”, трэба чытаць... „Аб арганізацыі дзетсада”.

2) Ніжэй надрукавана: „пры ўдзеле саміх рабочых арганізаваны перасовачныя пэдкансультацыі”, трэба чытаць—„Арганізаваны перасовачныя пэдкансультацыі”.

3) На старонцы 14 у артыкуле „Калгасынды, карміце кароў па нормам” памылкова падпісана Туркін, трэба чытаць Цітоў.

Што робіць ячэйка.

(В. Лугінцы, Уваравіцкага раёну).

За 12 год існаваньня Савецкай улады ў вёсцы Лугінцы ня было праведзена ніводнага жаночага сходу, ні адна з жанчын ня выпісвае і ня чытае газэт і наогул ня знаюць, што робіцца на съвеце. Сыпіць Уваравіцкі рапажнарганізатар, партыйная і камсамольская ячэйкі, Ліпскі сельсавет, а таксама і хата-чытальня, і ня думаюць як павесьці работу сярод жанчын в. Лугініч.

Свой.



Дэлегаткі зьбіраюць гроши на самалёт.

Дайце грамадскую працу.

Пры Прылепскім сельсавеце Астрашыцка-Гарадзецкага раёну ніякай грамадской працы не праводзіцца з дэлегаткамі.

Я год была дэлегаткай і цяпер таксама. Маю жаданьне к грамадской працы, але партячэйка зусім забылася пра тое, што ёсьць дэлегаткі і трэба заняцца працай.

Зараз зіма пройдзе. Я прасіла даць мне лікпункт, ці другую якую грамадскую працу, але і сёньня ніякай працы і не праводзяцца заняткі з дэлегаткамі.

Дэлегатка В. Плевако.

Ад рэдакцыі:

Рэдакцыя чакае адказу, што зроблена па гэтаму пытанню ад Астрашыцка-Гарадзецкага Райкому партыі і Прылепскай ячэйкі.

Патрабуем дапамогі ў працы.

Кіраўнік дэлегацкага сходу камуны „Першага Мая”, тав. Шыдлоўскі, усяляка адхіляеца ад гэтай работы, ён кажа, што гэту працу павінна рабіць жанчына.

Райкому трэба даць паказаньне такім партыйцам, што праца дэлегацкіх сходаў з'яўляецца абавязкам кожнага сябра партыі. Лапушко.

Выклік прымаем.

Пухавіцкі Райком КП(б)Б цалкам прымаем выклік Самахвалавіцкага РК КП(б)Б на работу па часопісі „Беларуская Работніца і Сялянка”, адначасова выклікае на сацыялістычнае спаборніцтва па працы сярод жанчын па такім пунктам.

К 1 V—30 г. ня менш двух дэлегацкіх сходаў павінна ўвайсці ў калгас. К 1 I—30 г. сабраць праз дэлегацкія сходы 600 мяшкоў. Закласці дэлегацкія сходы ў час вясенняй саўбы 1930 г. Распаўсюдзіць 3-й пазыкі індустрыялізацыі праз дэлегацкія сходы на 200 рублёў. Правесці дзесяцідзённыя раённыя паліткурсы батрацтва, з разьлікам на 40 чалавек, дзе павінны быць ня менш 20 чалавек жанчын батрачак. Арганізаваць ня менш 3-х сэкцый батрачак пры дэлегацкіх сходах, дзе праводзіць палітычаваўчую працу і ліквідацію няпісменнасці сярод батрачак. Ліквідаваць няпісменнасць у 600 жанчын, у гэтым ліку павінны зьнішчыць сваю няпісменнасць дэлегаткі 4-х сходаў пры савгасах. Завербаваць ня менш як на 300 рублёў у касу ашчаднасці жанчын сялянак праз дэлегацкія сходы. Падрыхтаваць і вылучыць ня менш 10-ці жанчын батрачак, савгасьніц работніц на адказную кіруючую працу. Правесці дэлегацкія сходы. Падрыхтаваць і вылучыць ня менш 10-ці жанчын батрачак, савгасьніц работніц на адказную кіруючую працу. Правесці дэлегацкія сходы.

Тэрмін выкананьня дагавору 15 V—1930 году.

Пухавіцкі Райком КП(б)Б

Замацаваць працу.

Дэлегацкі сход савгасу Старчыцы прыняў выклік на спаборніцтва Рачкоўскага дэлегацкага сходу. Падпісаліся на 16 экземпляраў часопісі „Беларуская Работніца і Сялянка” на 6 месяцаў. Сабралі 6 руб. 85 кап. на падарункі Дальні-Усходній Чырвонай арміі, зарганізавалі ячэйку саюзу ваяўнічых бязбожнікаў, у якую ўступіла 16 дэлегатак. Мірончык.


Парады агронома.

Як правільна арганізація гадоўлю цялят.

Гадоўля цялят у калгасах праводзіцца з мэтай павялічэння і папаўнення стада. Купіць добрую карову не заўсёды можна. Добрыя каровы працаюцца, як гавораць, выпадкова.

Таму для папаўнення стада неабходна арганізація гадоўлю цялят ад сваіх кароў. Гэту справу трэба правільна паставіць у калгасах. Раней усяго трэба знаць добрых малочных кароў і ад іх астаўляць цялят на плямі.

Матка цяляці павінна быць з высокім удоем і здоровая. Таксама і бацька—бык павінен паходзіць ад добрых кароў. Акрамя гэтага, каб атрымаць ад цяляці высока-малочную карову, неабходна правільна выхаваць яго. Толькі пры правільным кормленні і доглядзе,—цяля дасыць нармальны рост і з яго выгадуецца малочная карова. Ад неправільнага кормлення цяляты хвараюць асабліва паносам. Ад паносу гіне многа цялят. Нават калі цяля перахварае і застанецца жывым, то пасъля яно кепска расьце і атрымаць ад яго добрую карову—нельга. Вось па-гэтуму пры гадоўлі асабліва важна арганізацыя правільнага кормлення і догляду цяляці.



Варані сыр у калгасе.

Выпайванье цялят у калгасе неабходна даручаць асобам, маючым вопыт у гэтым. Пры выпайванні цялят вялікую ролю адыгрывае чистата: чисты посудак, памяшканье і пойла.

Пойла цяляці трэба даваць абавязкова ўёплым. Памяшканье таксама павіна быць ўёплым.

Перад ацёлам карову трэба добра даглядаць. Тыдняў за два да ацёлу найлепш трymаць карову асобна, у ўёплым памяшканні, з добрым падсыцілам. Карміць у гэты час трэба дабраякансым кормам. Нельга даваць заплеснены, прамерзлы і напогул сапсанавы корм. Сіласаванага корму даваць многа, у гэты час,—нельга.

Зараз-жа пасъля ацёлу карова павяртаецца да цяляці, каб аблізаць яго. У гэты час абрываецца пупавіна. Але найлепш, калі карова яшчэ ляжыць, папярэдзіць абрыванье пупавіны. Для гэтага, на адлегласці каля 10 санціметраў ад жывата, цяляці трэба перавязаць пуповы канаткі ніткаю, якую папярэдня прамыць у карбалаўцы. Ніжэй перавязанага мейсца пупавіну пераразаюць чистым нажом. Ранку таксама прамываюць. Калі карова не аблізала цяля, яго неабходна абцерці чистаю, мяккаю і сухою саломай, а пасъля рызинай.


Кароў таксама карысна абцерці чистай, сухой і мяккай саломай і накрыць яе пасъцілкай, каб абараніць ад прастуды. Цяля неабходна перанесьці ў спэцыяльны цялятнік, даць чисты і сухі падсыціл. Пакуль пасълед (места) ня вышаў, за каровай неабходна наглядаць.

Калі выйдзе пасълед, яго неабходна зараз-жа прыбраць і закапаць. Карову першы раз доядзіць праз 2—3 пасълі ацёлу. Цяляці першы раз даваць малако трэба праз 2—3 гадзіны пасълі ацёлу, у невялікай колькасці, 1—1½ шклянкі. За ўвесь першы дзень цяляці можна даць яго больш 5 шклянак малака. Гэта робіцца таму, што страйнік цяляді яшчэ слабы. Калі-ж гэта яго выкананы, то можа быць захворванье кішечніка. Таму найлепш першыя два дні не даваць цяляці поўнай нормы.

Малако толькі ацяліўшайся каровы, па свайму складу, адрозніваецца ад звычайнага малака. Яно завецца малодзівам, упłyвае паслабляюча і таму ачышчае страйнік цяляці. Таму малодзіві вельмі карысна для цяляці ў першыя дні яго жыцця. Пры кормленні цяля неабходна наглядаць поўную чистату. Посудак перад тым, як наліць малаком, трэба абліць варам. Пасълі кормлення неабходна посудак спласнуць халоднай вадой, а потым прамыць гарачай вадой з шоткай і паставіць для праветрыванья. Таксама трэба наглядаць чистату пры даеніні кароў. Паіць цяля ўёплым малаком добра зараз-жа пасъля даеніні. Калі малако астыла, неабходна яго падагрэць да 28 градусаў па Рэмюру, апусціць посудак у гарачую ваду.

Малако для цяляці павінна быць ўёплае, чистае і сувежае. Паіць цяля трэба 3 разы ў дзень: раніцю, у поўдзень і ўвечары—праз аднолькавы час. Пакуль цяля яго прывыкла піць самастойна, яго некалькі дзён поядзь з пальца. Для гэтага апускаюць аднай рукой морду цяляці ў вядро і ўстаўляюць яму ў рот загнуты ўгару палец. Другой рукой трymаюць вядро. Пры гэтым рукі і асабліва палец павінны быць чистымі. Часам палец з роту цяляці выймаецца і цяля некаторы час п'е бяз пальца. Калі цяля выйме морду, зноў устаўляюць яму палец у рот. У 2—3 дні неабходна цяля прывыкніці ўносяць задаткі на трактарную калёну.

Калі цяля доўга паіць з пальца, то пасъля яму цяжка адвыкаць ад гэтага. Каб цяля не адпіхалася назад, трэба ставіць яго задам у куток. Морду пасъля пойкі найлепш выціраць чистым рушніком, а калі патрэбна і абмываць. Інакші рушнікі малака закісаюць.



На другі дзень цяляці даюць каля 3-х кілограм малака за ўесь дзень, у тро разы.

На трэці, ці на чацверты дзень цяляці даюць малака колькі належыць, у залежнасці ад жывой вагі. Для гэтага трэба ведаць хачя-б прыблізную жывую вагу. На 6-7 кілограм жывой вагі цяляці даюць адзін кілограм малака. Калі вага цяляці будзе, напрыклад, 24 кілограмы, то трэба даваць яму каля 4-х кілограм малака.

Надалей дачу малака трэба павялічваць паступова так, каб на 4-м тыдні сутачная дача была прыблізна 8 кілограм. З трэцяга тыдня цяля прывучаюць к сену. Цэльным малаком можна карміць да 3-х тыдняў. З 4-га тыдня—пояць зънятых малаком. Але гэта малако трэба абавязкова кіпяціць і прахалоджа-нае даецца цяляці.

Замена цэльнага малака зънятых робіцца пасту-пова, на працягу тыдня. З прычыны таго, што зънятае малако менш спажыўнае, на кожны кілограм яго дадаюць 130 грам прасеянай аўсянай муки, ці ільня-най макухі.

Найлепш муку ці макуху перад дачай абліваць варом.

Калі няма зънятага малака, то цэльнае малако даюць да двух месяцаў.

Зънятае малако можна замяніць пойлам з сёмага тыдня, але замена робіцца таксама паступова. К 2-м месяцам зънятае малако можна замяніць пойлам і з чистай цёплаватай вады 1—1½ кілограма вады. К 3-м месяцам прывучаюць цяля к пераходу ад пойла к сухому корму, прычым колькасць сільных кармоў астаетца тая-ж самая. Сена даецца ўволю. Так пра-цягваюць карміць цяля да 1 году. Пасля году цяля кормяць як дарослу жывёлу, прыкладна даюць сена 3—3½ кг саломы—уволю і каля паўтара кілограма сільных кармоў.

Пры складаныні норм выпайкі цялят трэба кары-стацца прыкладнымі нормамі ў залежнасці ад жывой вагі цяляці і пароды, зъмяняць у бок павялічэння ці памяншэння. Норм па выпайцы цялят многа, іх магчыма знайсьці ў кожнай кніжцы па кармленню жывёлы. Для прыкладу прыводзім норму выпайкі цялят. Норма гэта адрозніваецца асаблівай непрацяжнасцю дачы цэльнага і зънятага малака.

Прыклад другой нормы, дзе даецца толькі адно малако бяз зънятага.

	Цэльнае малако	У кілограмах				Сена
		Мука ильняная	Мука аўсяная	Вотрубі- шпанчн.	Ільняная макуха	
1 нядзеля	3,7	—	—	—	—	—
2	5	—	—	—	—	—
3	6	—	—	—	—	—
4	7,4	—	—	—	—	0,4
5	4,3	0,05	0,1	—	—	0,8
6	5,5	4,15	0,3	—	—	1,2
7	4,8	0,25	0,5	—	—	1,2
8	3,7	0,35	0,7	—	—	1,2
9	2,4	0,41	0,8	—	—	1,4
10	1,0	0,61	1,0	—	—	1,6
11	—	0,51	1,0	0,1	0,1	1,8
12	—	0,41	0,9	0,2	0,2	2,0
13	—	0,20	0,8	0,3	0,3	2,0
14	—	0,20	0,8	0,4	0,4	2,0



Абагульванье жывёлы ў калгасе.

Акрамя корму цялятам патрэбна сухое, цёплае, съветлае памяшканье і чистае паветра. Пры вялікай колькасці цялят трэба будаваць цялятнікі.

Зімою неабходна трymаць цялят на волі ў зага-родках і пускаць штодзенна на гулянку. Летам трэ-ба трymаць у загоне, але пускаць на выган у стада. Зусім нельга трymаць цялят прывязанымі, бо ад гэтага яны кепска растуць.

Скура цялят павінна быць у чыстаце, для чаго штодзенна чысьціць яе шоткай.

Гэта аснаўныя правілы кармлення і догляду ця-лят. Выпаўняючы іх, калгасы будуць мець здаровых, нармальна развітых цялят, з якіх узгадуюцца доб-рыя прадукцыйныя каровы.

В. Штоў.

За абагульванье насення ў калгасах, за поўную перачыстку яго. Калгасніца грамадчыца і дэлегатка—арганізатор гэтай справы.

навукы непісьмен-



15 дзень.

Гутарка аб ролі Леніна і Камуністычнай партыі ў рабочым руху і Каstryчнікавай рэвалюцыі.

У процэсе чытаньня вылучэнне новых складоў „чы, шу, ве“. Склады замалюйце. Потым выпішце ўсе склады з літарай „в“—„ва, ву, во, ве, вы, ві“ і вылучце літару „в“

Вазьмече слова „Саўгас“ і растлумачце, што гэта скарачэнне „Савецкая гаспадарка“. Часта пішуць „савгас“, але пасъля галоснай пішацца „ў“—„Саўгас“.

Адыманье і складанье ў межах 20.

Напрыклад: $17-9=$ $18-11=$ $19-7+5=$ і г. д.
Сыпісванье з артыкулу знаёмых слоў, напрыклад: „Навука Леніна“ і г. далей.

16 дзень.

Дайце вучням самастойна вылучыць „т“ у першым слове. Пасъля чытаньня артыкула пагутарце аб барацьбе нашай Чырвонай арміі за саветы. Успаміны вучняў. Нашы Саветы. Самастойнае сыпісванне слоў, напрыклад: „Навуку Леніна мы выканаем“. Саветы—сіла“ і г. д.

Матэматычныя навыкі: 1) пісьмовае складанье двузначных лікаў, у якіх сума адзінак меней ці роўна 10. $22+12=$; $33+13=$; $15+25=$ Складанье такім парадкам. Колькі будзе 22 ды 10 (32). Колькі яшчэ дадаць да 32 (два). Усяго? (34). Гледзячы на лікі вучні вусна рашаюць, а потым пішуть рэзультат. 2) Потым ідзе пісьмовае адыманье такім-жа парадкам. $48-14=$; $95-15=$; $88-27=$; $99-17=$; $100-25=$; $100-75=$.

15.

НАША ПЕРАМОГА.

Даўно бальшавікі кінулі рабочым масам заклік:
Паўстань, рабочы, на цара, паноў ды фабрыкантаў!
Вайна вайне! Вайна палацам!
Вайна капиталістым, панам, кулакам! Вайна папам і папоўскому богу!
Навука Леніна была за нас. Мы набылі сілу і веды.
Скінулі мы цара Міколку. Але на гэтым справы не пакінулі.
Дарабілі нашу справу далей.
Скінулі за царскай уладай і ўладу фабрыкантаў, паноў ды банкіраў.
Навука Леніна і бальшавікі прывялі нас да перамогі.

ЧЫ, ШУ, ВЕ В.в.

16.

УТВАРЫЛІ САВЕТЫ.

Мы пабудавалі нашу ўладу ўласнымі сіламі. Зажылі на волі пановаму. Мы самі сталі гаспадарамі. Наша праца не на паноў ды фабрыкантаў. Наша праца карысна нам.
Мы сталі магутны. Мы абаронім надалей.
Наказы Ў. І. Леніна мы выконваем і выканаем. Пераможам мы.
Навука Ў. І. Леніна ды Саветы—вось у чым наша сіла.

Ут, гут Т т

Зым. Вінаградаў.

ЗА ЛІКВІДАЦЫЮ НЯПІСЬМЕНАСЬЦІ.

Вучымся.

Лікпункт пры школе імя Янкі Купалы аблугаўвае 137 чалавек, з іх большасць жанчыны сябры саюзу Нархарч, работніцы заваду імя „Розы Люксембург“ і сялянкі з акаляючых вёсак.

Лікпункт працуе добра, што паказала апошняе абследваньне брыгад. Настаніцтва выконвае гэту працу, як грамадзкую і шчыра адносіцца да сваёй працы.

Наведваньне 85—90% кожны раз. Няпісменныя жанчыны з вялікай ахвотай наведваюць заняткі.

Для таго, каб забясьпечыць яўку на заняткі, кіраўнік лікпунктаў таварыш Кушнер з'арганізавала гурток шыцьця і кройкі. У час заняткаў гуртка, на адну гадзіну пасля заняткаў лікбезу, праводзяць гутаркі на палітычныя і бытавыя тэмы і чытку часопіса „Беларуская Работніца і Сялянка“.

Гэты мэтад брыгада знайшла вельмі добрым.

Р. Выдрэвіч.

За зрыў лікпункту—прэч з камсамолу.

Треба вучыцца—парашылі сялянкі і запісаліся ў лікпункт.

Кіраваць лікпунктам даручылі камсамольцу—Салаўёву.


У Салаўёва-ж на ўме вячоркі, каляды, што зусім не да твару камсамольцу. Па цэламу месячу Салаўёва ў вочы ня бачылі вучні, зрывалі усю працу.

Урэшце з Гомелю рабочая брыгада прыехала. Высьветліла брыгада, што Салаўёў выпадкова прымазаўся да камсамолу, ён мае моцную гаспадарку. З камсамолу яго выключылі.

Вучымся.

У гэтым годзе ў вёсцы Насовічы наведваюць лікпункт 120 чалавек, з якіх 88 жанчын.

Пачаўшыя вучыцца жанчыны



У лікпункт.

Кіраўніцтва лікпунктам даручылі Конанавай Марылі і зараз праца разгарнулася.

бяруцца за чытку часопіса. Сёння на лікпункце выпісала 12 чалавек часопіс „Белрабсялянка“.

С. М. Л.

Палачын, Ветрынскага р-ну.

Насовічы.

„Беларуская Работніца і Сялянка“

з студзеня 1930 году выходзіць 3 разы ў месяц.

Падпіску можна здаваць на пошту, лістансцям, у кіёскі ці прыслаць непасрэдна ў рэдакцыю.

Часопіс каштуе— у месяц: 20 капеек | Паўгода. . . . 1 р. 20 капеек
3 месяцы 60 " | Год 2 р. 40 "

Цана асобнага нумару 10 кап.

Упаўнаважаныя па падпісцы атрымоўваюць 10 проц. з сабранай сумы.

Кожная актыўістка, грамадчыца, дэлегатка, работніца, калгасыніца, саўгасыніца, бяднячка і сераднячка—павінна чытаць сваю часопісъ „БЕЛАРУСКАЯ РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА“.

Кожная актыўістка павінна распаўсюджваць гэту часопісъ.

Чытайце, распаўсюджвайце і пішэце ў сваю часопісъ.

Адрес рэдакцыі: Менск, вул. Карла Маркса, 14, тэлефон—2-43.

Веснай трубы

203

АД ЧАГО БЫВАЕ ДОЖДЖ, СЪНЕГ І ГРАД.

Дождж, сънег і град называюцца атмасфэрнымі (паветранымі) ападкамі. Мы ўсе добра ведаем, што ад гэтых ападкаў залежыць ураджайнасць.

Уплыў атмасфэрных ападкаў на дабрабыт чалавека асабліва адчуваў першы бытны дзікун. Ён ня меў магчымасці гэтая зъявы прыроды растлумачыць належным чынам, а ператварыў іх у багоў, якім маліўся і прыносіў розныя ахвяры.

Ёсьць цёмныя няпісменныя людзі, якія яшчэ і раз слухаюць казкі папа, ксяндза і рабіна, думаюць, што бог пасылае на зямлю дождж, сънег і град.

Мы павінны рашуча змагацца з папоўскімі тлумачэннямі зъяў прыроды, бо спадзвы на бога затрымоўваюць падпарядкованыне зъяў прыроды, прыстасаваныне іх для абслугоўвання чалавека, а такім чынам адсталасць кепска ўплывае на разьвіцьцё нашай гаспадаркі.

Для таго, каб растлумачыць сапраўданасць больш адсталаму чалавеку, мы павінны самі добра ведаць, ад чаго-ж бывае дождж, сънег і град.

Мы ўсё назіралі, як пад праменемі цёплаға сонечка хутка высыхае вымытая бялізна, як паступова пасыля дажджу зьнікаюць мроквіны каламутнае вады.

Куды-ж дзяжалася гэта вада?

Некаторыя мысьляць, што яна зьнікла. А мы добра ведаем, што ў прыродзе нішто ня зьнікае, а толькі ператвараецца ў другі выгляд, у другі стан.

Вось і наша вада ператварылася ў пару і перайшла ў паветра.

З папярэдняй нашай гутаркі мы даведаліся, што паветра пры награваныні пашыраеца, а пагэтаму рабіца лягчайшым і падымаеца ўгару. Разам з паветрам падымуцца і тыя нябачныя простым вокам крапелькі вады, якія выпарыліся з вымытай бялізны, з балота, рэчкі, возера, мора, акіяна і гэтак далей.

Гэтая маленькая крапелькі пару падымаюцца ўсё вышэй і вышэй.

Таксама з папярэдняй гутаркі нам вядома, што паветра награеца ад зямлі, а пагэтаму ня цяжка дагадацца, што чым вышэй мы будзем уздымацца ў паветра, тым яно будзе рабіца съюдзянейшым. Аб гэтым гавораць нам і лётнікі, якія на аэраплянах уздымаюцца на значную вышыню, і тыя высокія горы, верхавіны якіх пакрыты вечным сънегам.

Што-ж будзе рабіца з цёплым пашыраным паветрам і маленькомі крапкамі пару, калі яны дасягнуць да гэтага холаду? Зразумела, што паветра пачне сціскацца, займаць меншае месца, а разам з гэтым і нябачныя крапелькі пару будуць набліжанца адна да другой. Адлегласць паміж імі будзе паступова змяншацца. Пры вельмі малай адлег-

ласці гэтая крапелькі пачнудзі прыцягваць адна другую і злучаюцца паміж сабой.

Такім парадкам яны буйнеюць, павялічваюцца і зараз мы іх можам бачыць простым вокам, як туман ці хмары.

Адначасова з гэтым павялічваецца і іх вага. Зямля прыцягвае іх да сябе і яны няздолны больш трывмацца ў паветры, як больш-менш цяжкія целы і падаюць на зямлю. Гэту зъяву мы называем дажджом.

Што-ж здарыцца з краплямі дажджу, калі яны будуць знаходзіцца ў паветры, на значайнай вышыні, дзе пануе моцная съюжа? У гэтым выпадку краплі замерзнуть, і мы будзем назіраць другую зъяву прыроды, якую мы называем градам.

Калі-ж замярзаць будуть ня краплі вады, а нябачныя простым вокам крапелькі пару, то мы будзем мець сънег.

Зараз вам ня цяжка будзе самім дагадацца ад чаго бывае раса, інай і туман.

Пасыля ўсяго сказанага мы бачым, што ні чорт, ні бог ня маюць анікага дачынення да зъяў прыроды: дажджу, сънегу і граду і ня могуць дзейнічаць бог і чорт, бо іх ніколі ня было, няма і ня будзе.

А. Поляк.

Увага да старонкі няпісменнай (часопіс № 24).

У першыя 3 дні заняткаў трэба ўжываць выключна вялікую літару „A“. Памылкова надрукавана ў заданні № 3 малая літара „a“. Таксама памылкова літара „a“ замест літары „A“ вялікай надрукавана у прыкладах, якія паказаны ў першых 3 тлумачэннях да заняткаў.

У тлумачэнні на 4 дзень трэба чытаць пры друкаванні „a“ (малая літара), а там надрукавана: пры друкаванні „A“ (вялікая літара).

ПАШТОВАЯ СКРЫНКА

Штотач Вашия заметка „Безнадзорная“ пераслана ў „Савецкую Беларусь“.

Вус Кулін. Рэдакцыя „Беларускай Работніцы і Сялянкі“ растлумачвае Вам, што ніякіх зачыненых сходаў уступіўших у калгас правадзіцца не павінна. Пагрозы, якія ў вас былі: „Будзем накладаць індывидуальны падатак“ — не дапусцімы.

Андруковіч. Вершы слабы, друкаваць іх ня будзем. Пішэце лепш допісы аб жыцьці і працы савгасніц: кваліфікацыя, ліквідацыя няпісменнасці, уступленыне ў партню, удзел у грамадзкай работе і вытворчай працы савгасу.

Выдавец — Аддзел работніц і сялянак ЦК КП(б)Б. Рэдактары:

{ Н. Бурава.
Г. Рагазінікава.